

# У цэнтры ўвагі – падлеткі

**Значнасць экалагічных проблем на Беларусі з цягам часу павялічваецца. Асаблівую ўвагу бібліятэкі звяртаюць на экалагічнае выхаванне і адукацыю падлеткаў з улікам складанасцей гэтага ўзросту.**

Поспех экалагічнай работы з падрастаочым пакаленнем у першую чаргу залежыць ад інтэлектуальных рэурсаў бібліятэк. У сістэме павышэння кваліфікацыі кадраў праблемы экалагічнай адукацыі занялі дубутэрміновае і трывалае месца. Амаль ва ўсіх рэгіёнах праходзяць навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, праводзяцца "круглыя столы" "Бібліятэка і праблемы аховы навакольнага асяроддзя", "Месца і роля кнігі ў экалагічным выхаванні", "Экалагічнае асвета і выхаванне бібліятэчнымі сродкамі" і іншыя. Традыцыйным стала правядзенне, напрыклад, у Барысаўскай гарадской цэнтральнай бібліятэцы штогодавага семінара для педагогаў-экалогаў. Грунтойнай падтрымкай для педагогаў, якія з-за хранічнага дэфіцыта часу не заўсёды могуць праглядаць навіны друку, з'яўляюцца агляды новых матэрыялаў, падрыхтаваныя бібліятэкамі.

Эфектыўнасць работы бібліятэк па экалагічнай асвете, адукацыі і выхаванні падлеткаў у значнай ступені залежыць ад наяўных інфармацыйных рэсурсаў. Бібліятэкары выкарыстоўваюць інтэрнет-сеткі, удасканаліваюць сістэмы інфармацыйна-бібліографічнага забеспечэння экалагічнай адукацыі і выхавання. Максімальная даступнасць і сістэматизаванасць інфармацыйных рэсурсаў бібліятэк спрыяе ўдасканаленне даведачна-бібліографічнага апарата. Амаль паўсядні ён актуалізаваны рубрикамі "Экалогія зямлі Беларускай", "Экалогія – зона трывогі", "Абаронім прыроды – абаронім сябе", "Зямля ў небяспечы", "Экалогія нашага краю", "Трэворожная інфармацыя".

На сучасным этапе назіраецца папяўленне фондаў бібліятэк дакументамі на розных носыбітах (відеафільмы, кампакт-дывіскі, камп'ютэрныя праграмы, электронныя базы даных). Пра гэта яскрава сведчыць волыт Мінскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы, Магілёўскай, Гомельскай, Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай гарадскіх цэнтральных бібліятэк, дзе створаны базы даных экалагічнай тэматыкі.

Многія бібліятэкі палепшылі якасць сваіх фондаў дзякуючы рэгіянальным інспекцыям прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, якія ацанілі патэнцыял бібліятэк і сталі акказаваць ім фінансавую падтрымку (падліска на першыёдыку экалагічнага зместу, набыццё выданняў навукова-пазнаваўчага



характару). Трэба адзначыць, што ў тых рэгіёнах, дзе паміж бібліятэкамі і мясцовымі экалагічнымі службамі наладзіліся трывалыя контакты, поспехі відавочныя (Баранавіцкая, Навагрудская, Любанская, Касцюковіцкая, Светлагорская цэнтралізаваныя бібліятэчныя сістэмы). Экалагічныя службы гэтых раёнаў сталі пастаяннымі фундатарамі розных бібліятэчных мерапрыемстваў.

Адметная асаблівасць у дзейнасці бібліятэк па экалагічным выхаванні падлеткаў – разнастайнасць форм работы з чытчамі. Маркетынгавыя службы цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм распрацоўваюць сцэнарыі масавых мерапрыемстваў: экалагічныя фестывалі "Прашу прабачэння, Зямля", гадзіны экалагічных ведаў "Крык зямлі", вечарыны-прадстаўленні "Падарожкі па старонках Чырвонай кнігі Беларусі", вечарыны-дэялогі "У лёсе прыроды – наш лёс: пісьменнікі аб экалагічных праблемах" (Любанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма).

Акрамя вышэйпералічаных форм работы падлеткі набываюць экалагічныя веды праз вандроўкі, экспедыціі па книжных ашарах бібліятэк і займальна-пазнавальныя падарожкі па прыроде. Пры бібліятэках пленна працују клубы і гурткі аматараў прыроды. Цікавы волыт работы мае клуб "Фларыда", які вось ужо дзесяць гадоў працуе пры Шклоўскай раённай бібліятэцы. Яго галоўная мэта – выхаванне беражлівых адносін да прыроды і зацікаўленасці ў дзельніцай клуба хатнімі і садовыми цветкамі. Жывой, займальны і цікавы з'яўляецца работа экавалеалагічнага клуба "Крынічка" (Марілёўская абласная бібліятэка). Асноўная задача клуба – знамінства падлеткаў з навакольным светам, фарміраванне ў іх беражлівых адносін да прыроды, пропаганда экалагічных ведаў, знамінства з лепшымі ўзорамі дзіцячай навукова-папулярнай і мастацкай літаратуры, а таксама даведачнымі, энцыклапедычнымі і перыядычнымі выданнямі па экалогіі, заахвочванне да творчасці праз удзел у выставах выбирайці з прыроднага матэрыялу, конкурсах малюнкаў на экалагічныя тэмы.

Докшыцкая раённая дзіцячая бібліятэка прыцягвае ўвагу падлеткаў розны-

мі формамі рэкламы фондаў – выставамі віктарынамі, выставамі-загадкамі ("З павагай да ўсяго жывога", "Рэпартаж з лясной паляны"), гульнямі-падражжамі ("Слухай родную прыроду", "Цуд на падаконніку"), конкурсамі малюнкаў экалагічнай накіраванасці.

Адна з задач, якую клапатліва вырашаюць бібліятэкі, – афармленне інтэр'еру. Тут даводзіцца прайяўляць шмат выдумкі і творчасці. Бібліятэкі, якія маюць дастатковую плошчу, ствараюць экалагічныя залы (Капыльская, Нясвіжская дзіцячая бібліятэка), экалагічныя куткі (Баранавіцкая цэнтральная гарадская бібліятэка, Піршайская сельская бібліятэка Валожынскага раёна, Дуброўская сельская бібліятэка Светлагорскага раёна, Мядзельская дзіцячая бібліятэка). У гэтых рэкрэацыйных зонах чытчачоў асабліва прывабліваюць кнігі-выстапакі: "Дзівосны свет прыгажосці", "Зямля просіць даламогі!", "Таямніцы розных бібліятэчных мерапрыемстваў".



цы роднай прыроды", "У зоне асаблівой увагі", "Азбука экалогіі", "Жывая планета", "Экалогія ў цэнтры ўвагі", "Звон жалобы над краем: Чарнобыль".

Пры некаторых бібліятэках ствараюцца і пленна працујуць экалагічныя цэнтры. Так, шмат гадоў пры Лельчицкай цэнтральнай раённай бібліятэцы працуе цэнтр экалагічнай адукацыі і інфармацыі "Набат". Фундатарам яго выступіла раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Раз у два гады ў Беларусі праводзяцца распубліканскія агляды-конкурсы на лепшую арганізацыю работы бібліятэк па экалагічнай адукацыі і інфармацыйнай насыніцтве.

Жышць пераконвае, што праца па экалагічнай асвете і выхаванні падлеткаў павінна весціся беспералынна, з выкарыстаннем цэлага комплексу бібліятэчных сродкаў.

Ёсць надзея, што дзейнасць у галіне экалагічнага выхавання падлеткаў будзе пашырацца з кожным годам, а назапашаны бібліятэчны волыт работы стане гарантам яе пасляховасці.

**Вольга КАРАЛЕНКА,**  
вядучы бібліятэкар Нацыянальной  
бібліятэкі Беларусі.